

# дэбют

logot

## Сыяпан Панаеў



...ён і цяпер жывейшы  
за ўсіх жывых...

## Спроба партрэту

*Фрагменты*

### Айцы съведчаць: Жыцьце съявитага Міхаіла Маева\*

Госпадзе! Усемагутны Ты й усюдыісны! Памажы  
мне, нявартаму й нягегламу рабу Твайму! Бачыш,  
які ўбогі я й розумам, і целам сваім, якія марныя ўсе  
да адзінай думкі мае!

Ты, Божа, ёсьць, які ёсьць, а я – няма, якога няма:

Цалкам тэкст  
будзе надрукаваны  
ў часопісе  
«Паміж», №3.

\*Жыцьця пісця да нас у сьпісе XIII стагодзьдзя й захоў-  
ваецца ў архіве рукапісаў Пушкінскага дому ў Пецярбурзе. Даку-  
мент не выдаюць ні даследнікам, ні нават супрацоўнікам. Тут дзея-  
нічаюць памылкова зразуметыя ідзі патрыятызму й нацыянальна-  
га гонару. У тым самым сьпісе захаваліся й дакументы, якія пра-  
ліваюць съявитло на забойства Дж. Ф. Кенэдзі.

скруціў бы я сабе голаў – і нават маці мая жанчына [спагадлівая] ня ўспомніць мяне добрым словам. Бо надта я грэшны й дужа зла людзям нарабіў і супраць Цябе зъдзейсьніў. Горшы ад сабакі валаужнага, горшы ад д'ябла апошняга я, бо шчэ з малых гадоў ведаў Слова Тваё жывое й пахрышчаны быў, але шляхам Тваім ня йшоў. Памажы мне ўстаць на яго, на Твой [шлях].

Чаму ж я ў рукі свае пяро ўзяў ды мучыў сябе постам, ды падперацаў чарэслы паўразамі? Так, я гарбаты, кульгавы, лысы, у дзяцінстве страціў адно [вока], а другім бачу кепска, амаль зусім ня бачу, – шчыра скажу, Госпадзе, – нічагусенікі ня бачу, шасьці пярстоў на правіцы й на левіцы маёй не стае. Апроч таго: ня зъдзейсьніў я аніводнага вычыну ў гонар Царквы Тваёй.

Даруй жа мне, Госпадзе! І Ты, Маці Божая, маліся за мяне! І вы, съвятыя ўгоднікі, маліцесь за мяне! І Міхаіл Маеў, благаю, памаліся за мяне!

За пяро я ўзяўся адно таму, што няма каму болей, апроч мяне, жывога съведкі, апавесыці вам, браты мае, пра съятога рупліўца на ніве Божай Міхаіла Маева. Слыннае жыцьцё яго кожнага можа натхніць на пакутніцтва й вычын духоўны.

«Ты гаворыши», – сказаў Ты, Госпадзе Божа, Пілату, але зараз ня я жадаю прамаўляць: хай Дух Съвяты сам апавядзе ўсё.

Бацькі Міхаіла людзьмі былі ня проста цнатлівымі, але ж цнатлівымі ў чацьвертым калене. А па мужчынскай лініі ў іхнім родзе перадаваўся квітнеючы кій. Абліччамі сваімі былі падобныя яны да сонца яснага й месяца белага [адпаведна]. Ад самага маленства шанавалі яны Господа й усе справы свае Ягонай славе прысьвячалі.

Перад нараджэннем першынца іх Міхаіла, пра якога й слова гэтае, былі знакі ад Госпада. У дзень нараджэння яго з ранку пачалі дохнуць сабакі, коткі, съвіньні, а ўвечар і людзі, на жывот і струп'е пакутуючы, мёрлі, не раўнуючы скунсы, адзеўшы на свае [галовы] пакеты цэланавыя. І наступнага дня быў выходны, і ўсе адзначалі съвята.

І было немаўля ахрышчанае, і назвалі яго Міхаіlam, архістратыgam Божым. І напраўду зрабіўся ім.

З маленства зъдзіўляў ён бацькоў сваіх і людзей пабочных мудрасцю сваёй.

Неяк ляпіў Міхаіл съвіньняў, седзячы пры дарозе, і падступіліся да яго, і запыталіся ў яго: «Што робіш ты?» «Съвіньняў ляплю, няўжо ж ня бачыце?» І прысаромеліся людзі, і разышліся. І другога разу сядзеў ён ля дарогі, і падступіліся да яго, і запыталіся: «Што робіш ты?» І адказаў Міхаіл: «Палірую бронзу». Зъдзіўліся ўсе й пыталіся: «Але ж ты лепіш вожыкаў!» «Нашто тады марнасловіце, а не пеяце хвалу Госпаду?» І трэцяга разу сядзеў ён пры дарозе й ляпіў бурундучкоў, і падступіліся да яго, сярод іх жа быў апантаны злым духам, і спытаў ён: «Што робіш ты?» «Не марнаслоў лепей, а пераходзь да сутнасыці пытаньня». «Сказана: «Іуда... павесіўся», сказана: «Пайдзі й зрабі гэ-

таксама». І адказаў Міхаіл пабожна: 2Карцінак і цытатаў унікаю, але ў сапраўдную сутнасць унікаю».

І выгнаў д'ябла з чалавека, і той увайшоў у бурундучка. Голем-бурундучик зьбег у лес і там падох, усім на радасць, Шатану на сорам.

Такая была мудрасць святога Міхаіла.

Калі споўнілася яму пяць гадоў, стаў ён перапісваць кнігі. Перапісаўшы адну ці дзве, нёс іх у выдавецтва. Там яму былі радыя заўсёды, бо перапісваў ён адно мудрыя кнігі, і выдавалі тыя кнігі вялікімі накладамі.

А ўсе ганарапы Міхаіл раздаваў дзесяткам.

І прыдумаў ён, як болей аддаць дзесяткам. І прадаў гліняных сувіньняў, вожыкаў, бурундукоў, а на гроши тыя купіў апарат множны й стаў кнігі ксэракапіявач, а ганарапы аддаваў дзесяткам.

І вось я, убогі, маючы шэсцьць гадоў, атрымаў ад яго срэбны рубель. А вочы ў яго былі такія добрыя-добрый. І не было з кім яго парашыць, бо няма яму роўных. І вось, убачыўшы яго, асылеп я на адзінае вока сваё, якім тады шчэ зерышь мог. Ідучы ж дадому, трапіў пад трамвай, і адрезала мне пярсты на правіцы й на левіцы маіх, і пакутаваў я ў імя Господа. Вось якая была веліч Міхаіла Маева! Напраўду мог цуды тварыць!

І зноў раздаваў гроши дзесяткам, і падступіўся да яго дух злы й прамовіў: «Нашто аддаеш усё дзесяткам? Пакінь сабе, бо ў старасці прыдасца!» І адказаў святы Міхаіл пабожна: «Па-першае, усё найлепшае – дзесяткам, па-другое, не маё гэта, а Господа, а па-трэцяе – ведаю, што ўсё адно хутка здохну. Мне Багародзіца сказала...» І д'ябал будзе прысаромлены, ісшэд пречкі й плакасі горка.

І сапраўды, раздаўшы ўсе гроши дзесяткам, святы Міхаіл Маев спачыў у бозе. І плакалі людзі па ўсёй зямлі, і цяльняшкі на грудзях ірвалі да самага пупа, і галовы попелам канапляным пасыпалі.

А Міхаіл святы быў ужо ўва ўлоньні Божым.

Вось які гэта быў найчалавечнейшы ў сувеце чалавек. Ён і цяпер жывейшы за ўсіх жывых.

І пахавалі няблennыя мошчы ягоныя, і паклалі паўзьверх літаграфічны камень.

Амень.

## Аповеды пра Міхаіла Маева

### 1. *Mіхаіл Маев і Іосіф Бродскі.*

Аднойчы Міхаіл Маев ехаў у трамваі нумар трэх й чытаў кнігу вершаў Іосіфа Бродскага «Прыпынак у пустыні». Да яго падсела не знаёмая (што само па сабе дзіўна) сімпатычная (што само па сабе – нармальна) дзяўчына й пацікавілася, за што Міхась любіць Бродскага, на што той, нішто жа сумняшэся, адказаў:

– Рассунь ногі – растлумачу.

## **2. *Mіхаіл Маеў і Пячнік.***

Аднойчы Міхаіл Маеў ішоў па калгасным полі, засеяным пшаніцаю. Можа, спарынню зьбіраў, а можа, зрываў прэзідэнцкі план уборкі зернебабовых. Падскочыў да яго стары й давай крычэць, крычэў так, што ахрып ужо:

- Як прозывіща Тваё!?
  - Маеў, – съціпла адказвае Міхась.
  - Маеў!!!
- Тут і сеў стары.

## **3. *Маеў думае пра Беларусь.***

Сядзеў неяк Міхаіл Уладзімеравіч у сябе на варыльні й піў піва Miller. Прыйшлі да яго хадакі й прынеслы вэнджаную рыбу. А Маеў пра Беларусь забыў і ўсяго асятра зжэр.

## **4. *Маеў-кухар.***

Часам і чарнільніцы можна кушаць, але Маеў, у прынцыпе, чалавек непітушчы.

## **5. *Як Маеў у паходзе канаў.***

Ніяк ён там не канаў, бо зусім ня любіць хадзіць у паходы.

## **6. *Як Міхаіл Маеў ходзіць у госьці.***

Калі ў дому чакаюць Маева, то купляюць дзьве скрыні гарэлкі. Адну зьліваюць у нікељаваны таз (Маеў з дробнай тары ня п'е), а другую – у тэрмас. Гарэлку з тазу Міхаіл Уладзімеравіч выпівае на месцы, а тэрмас забірае з сабою.

## **7. *Класік пра Міхаіла Маєва.***

А беларусы ж нікога ня маюць.  
Няхай жа будзе хоць Міхаіл Маеў!  
/.../

